

# ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДАННЯ XXIV

№ 19 (6901)

ПЯТНІЦА

24

СТУДЗЕНЯ

1941 г.

ЦАНА 10 КАП.

# СЁННЯ ў НУМАРЫ:

ПА ЗАВЕТАХ ЛЕНІНА. Даклад тав. А. С. Шчэрбакова 21 студзеня 1941 года на ўрачыстым-малюбным пасяджэнні ў Влікім тэатры, прысвечаным XVII гадавіне з дня смерці В. І. Леніна.

СУСТРЭМ ХVIII УСЕСАЮЗНУЮ ПАРТЫЙНУЮ КАНФЕРЭНЦЫЮ НАНФЕРЭНЦЫЮ НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ!

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: Гр. Васільеў—Сход камуністаў Мінскага чыгуначнага вузла. Р. Сырнін — Лепшы кіраваць спабарніцтвам.

А. Волкаў — Барысба за Ладзіскаў Амерыку. Письмы ў рэдакцыю. На мясцовы тэмы. І. Міхайлаў — Ляна № 5 пасля «рамонту». ЗА РУБІЖОМ: Англія-германская вайна. Ваенныя дзеянні ў Аб'ядн. Прамова Мацука на сесіі японскага парламента. Урад ШВА адмяняе «маральныя эмбарга» ў адносінах да СССР. Да забароны «Дэйлі уоркер».

А. Волкаў — Барысба за Ладзіскаў Амерыку. Письмы ў рэдакцыю. На мясцовы тэмы. І. Міхайлаў — Ляна № 5 пасля «рамонту». ЗА РУБІЖОМ: Англія-германская вайна. Ваенныя дзеянні ў Аб'ядн. Прамова Мацука на сесіі японскага парламента. Урад ШВА адмяняе «маральныя эмбарга» ў адносінах да СССР. Да забароны «Дэйлі уоркер».

## Баявы экзамен чыгуначнікаў

Зара самая адказная пара для чыгуначнікаў канвейера нашай краіны. Зіма, з яе марозамі і снежнымі завірухамі, як сувоя рэвізор, правярае ўроўню работу чыгуначнікаў, арганізаванасць і адказнасць калектываў вузлаў, дыстанцый і акалоткаў.

Інтэрэсы народнай гаспадаркі, інтэрэсы абароназдольнасці нашай краіны патрабуюць, каб сацыялістычны транспарт і ў зямных месцах працаваў чотка, бесперабойна, поўнашлях і ў тэрмін выконваў даражыныя заданні.

Да пераходнага зямнага калектываў Заходняй Беларусі, Беларускай, Брэсцкай чыгуначнага дэпартаменту, чым да мінутай, большасць чыгуначнікаў дэпартаменту выканала заданні па пазулі і выгучы. Задатка да пазулі марозу і снежнай вайны на большасці дыстанцый пуці Беларусі, Заходняй і іншых чыгуначнага поўнашлях падрыхтоўку ўсёй неабходнай інвентару, заключэння дагавораў з кааператывамі на сцягаворку свечасова адрамантаваныя сцягаворачныя машыны.

Калектывы 7-й дыстанцыі пуці (Барысаў), у шэсць супраціўляюцца з калектывамі, паспяхова перамагчы класічныя работы ў зямных умовах. Днямі, калі быў вялікі снежнапад, на ачыстку пуці выехала 367 калектываў Смаленскага і Крупецкага раёнаў.

Вялікую работу праводзіць сярод калектываў чыгуначнікаў 15-й дыстанцыі (пачынаючы тав. Субоцін) Мінскага аддзялення Беларускай чыгуначнага. Па першым заданні дыстанцый калектывы выходзілі на ачыстку пуці.

Дэпартамент чыгуначнікаў (пачынаючы тав. Зеліцка) першым на Беларускай чыгуначнага атрымаў пашпарт на выдатную гадоўнасць да зімы. Пераадоляючы труднае і цяжкае, жабінікі машыністы воляны пазылы пажай вагі з вялікім нагонам у пуці, эканомію паліва.

Машыністы-організатары чыгуначнага вузла Калінкавічы тав. Баранаў воляны пазылы пажай вагі з грузам 1.300 — 1.600 тн. Саставілі гэтага-ж вузла Гельгольц фаріруе саставы па 15—20 мінут. Прычым стаячы Барына за 1 гадзіну 40 мінут выгучылі маршрут з грузам. Можна прывесці многа прыкладаў выдатнай работы чыгуначнага ў зямных умовах. Іны пазываюць гарачую любоў і адвагу арміі чыгуначнікаў сваёй рэальнасцю большасці партыі.

Аднак ёсць ямачка фактаў нявольнай адносінаў да справы. Напрыклад, у прамысловым і пазываюцца пазам Гомельскага дэпартаменту загрузілашася паравозам на рамонце. 28—30 гадзін стаяць паравозы ў прамысловым рамонце. 7—8 і больш сутак праўдзешна пазываюцца рамонце. Ёсць вымакі паўторных рамонтаў.

У дэпартамент чыгуначнікаў асобна машыністы, як, напрыклад, Мурашка, Селіцкі і інш., парушаюць графік ваджэння пазылоў. На Беларускай чыгуначнага пачаюцца прагучы, спазненні, прыгоды на работу ў непазвырым выглядзе. За адзін дзень 10 студзеня тут было 12 прагучаў. Галоўны кандуктар Асіпавічага рэзерва Колаў і касір Іван Асіпавіч Чарныя арганізавалі ў службыцы час пазылоў. Гэты факт з'яўляюцца сур'ёзным дэпартаментаў чыгуначнага.

Зара, як ніколі, на чыгуначнага патрэбна жалежная дысцыпліна. Яна вырашае поспех арганізаванага пераходнага зімы.

## Мітынг на магіле «афяр 9 студзеня»

ЛЕНІНГРАД, 23 студзеня. (ТАСС). У горадзе Леніна стада грамадзян у гадзіну «Крывавай пазылі» збірацца на Брацкай магілы на могілках «Афяр 9 студзеня», каб ўшанаваць памаль загінуўшых.

Учора рашчона з улік кааператыва на магілу афяр «Крывавай пазылі» сабраліся рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі заводаў і фабрык імені Леніна, імені Варашылава, «Большевік».

## Напярэдадні святкавання 15-годдзя Кіргізкай ССР

ФРУНЗЕ, 23 студзеня. (ТАСС). Прапоўшчыя Кіргізкай ССР рыхтуюцца адзначыць 15-годдзе сваяй рэспублікі.

На прапярэдадні, у каласках, шахтах шырока разгучыла сацыялістычнае спабарніцтва. 12.000 калектываў Джалал-Абаскай абласці завяршылі будаўніцтва Кугарскага канала, воды якога абводняць 3.500 гектараў зямлі. Калектывы Чуйскай даліны спабарнічаюць за права рэпартаваць у зямь аб'ект—1 лютэра-аб завяршэнні падрыхтоўкі да веснавой сяўбы. Калектывы выканалі план зямных насення, загатоўлі 100 тысяч тн гною.

Вытворчыя пазарункі да зямля рэспублікі рыхтуюць стаханавыя цукровых заводаў, поўкаматэрыяльнай фабрыкі, залатых прымак і прадпрыемстваў, здабываючых рэлікі металы.

У сталіцы Кіргізі — г. Фрунзе адкрылася юбілейная выстаўка. Яна адлюстравала дасягненні рэспублікі ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і культуры. Скарыстоўваючы цэлыя сонечныя лініі, прапоўшчыя горада Фрунзе б'юцца ў ўпрыгожываць ламы. Будаўнікі зямлі рыхтуюць, закончыўшы ўнутраную ачыстку дэспілі новых двух- і трохпавярховых прыгожых будынкаў.

З аддаленых высокагорных раёнаў рэспублікі ўжо выехалі дзютагаты і госці на адзначаюцца ў Фрунзе 30 студзеня юбілейную сесію Вярхоўнага Савета Кіргізкай ССР.

## Бліскучая ініцыятыва

ВІЛЕНКА. (Нар. «Звязда»). У мінулым годзе сляніны Куралецкага, Малдзечанскага, Ільяскага і Радзівіліцкага раёнаў, Вілейскай абласці, была пабудавана шасейная дарога Вілейка—Мінск. У гэтым будаўніцтве асабліва вялікую актыўнасць праявілі сляны вёскі Брыноў Сяло, Куралецкага раёна. Зара сляны гэтай вёскі на сходзе, прысвечаным падрыхтоўцы да ХVIII Усеаюзнай партыйнай канфэрэнцыі, рашылі пабудавать новую дарогу Вілейка—Глыбокае працяжнасцю ў 110 кіламетраў. Сляны вёскі Брыноў Сяло звярнуліся праз абласную газету да сляны Куралецкага, Глыбоцкага, Дупілавіцкага, Ільяскага, Пінскага і Докшыцкага раёнаў абласці з заклікам уключыцца ў гэту справу і пачаць загатоўку і падвозку каменна на будаўніцтва дарогі тым, каб за лета закончыць яе.

## СУСТРЭМ ХVIII УСЕСАЮЗНУЮ ПАРТЫЙНУЮ КАНФЕРЭНЦЫЮ НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ!

### ДАДЗІМ КРАЇНЕ БОЛЬШ ЛЕСУ!

### АДКАЗВАЮЦЬ СПРАВАЙ

БЕЛАСТОК. (Нар. «Звязда»). У абласці шырока разгучылася сацыялістычнае спабарніцтва лесарубаў і возчыкаў на дэпартаментнае выкананне да дзяржплана ХVIII Усеаюзнай партыйнай канфэрэнцыі кварталнага плана загатоўкі і вывазі драўніны. Ініцыятарамі гэтага спабарніцтва з'явіліся работнікі лесазатавак і сельскія актывісты Свіслацкага раёна. Гэта пытанне абмяркоўвалася на раённай нарадзе лесарубаў, возчыкаў і старшын выкаскоў сельсаветаў. Удзельнікі нарады абавязаліся выкапаць да 15 лютага кварталны план загатоўкі ў 40 тыс. кубаметраў і вывазі — ў 62 тыс. кубаметраў; забяспечыць штодзённым выхад

у лес па кожнаму сельсавету 400 лесарубаў і 1.600 падоў; унярдыць сярод лесарубаў брыгады і звышныя металы работы. Удзельнікі нарады звярнуліся да ўсіх работнікаў лесазатавак Беларускай абласці з заклікам уключыцца ў спабарніцтва.

Брыгада лесарубаў Васіля Малашкевіча ў складзе 5 чалавек загатоўляе штодзённа 50 кубаметраў драўніны.

Лесарубы Якаў Стопік і Антон Харкевіч выконваюць зямную работу поўнашлях на 200 проц., Васіль Лехаік — на 350 проц.

## Нарада па лесазатаўках

БРЭСТ. (Нар. «Звязда»). 20 студзеня абком КП(б)Б правёў нараду сабратаў райкома партыі, старшын выкаскоў райсаветаў дзютагаты працоўных і работнікаў лесазатавак па пытанню аб загатоўцы і вывазі лесу ў 1941 годзе. Сабраты абкома тав. Новікава расказалі ўдзельнікам нарады аб мэрарыямствах, якія неабходна правесці партыйным і савецкім арганізацыям для паспяховага выканання плана загатоўкі і вывазі лесу.

Обласць у б'ючым годзе павінна загатоўкі і вывазі 1.340 тыс. кубаметраў лесаматэрыялаў. На долю аднаго толькі Беларускага лесрамагаса прыходзіцца каля 800 тыс. кубаметраў. Прычым, 70 проц. галавога плана неабходна выкапаць у першым квартале.

Між тым, як выкапаць на нарадзе, для паспяховага выканання гэтага плана ў абласці робіцца пакуль што вельмі мала. Дзялі аб коззе работ за першыя 20 дзён студзеня папярэджаюць гэта. Зара кожны зямь прадуць у дзень 250 лесарубаў і 760 возчыкаў, талы як патрэбна не менш 4.500 лесарубаў і 18.000 возчыкаў. Сярод насельніцтва вельмі саба

## Абавязальнасць сплаўшчыкаў Вілейскага басейна

ВІЛЕЙКА. Гэтымі днямі адбылася нарада сплаўшчыкаў Вілейскага сплаўнога басейна. Стаханавыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, якія прысутнічалі на нарадзе, абавязаліся азнамянаваць ХVIII партыянаферэнцыі вытворчымі перамогамі ў падрыхтоўцы да сплавна: да 15 лютага выкапаць план загатоўкі гудбы і вытас; сплавны ўсёй лес, вывезены на зямлі пазылічым; узець загатоўку і вывазі вызначылі развесці па прастах і пералотачных пунктах.

Апрача гэтага да зямнальнай даты вілейскія сплаўшчыкі рашылі поўнашлях выкапаць будаўніцтва долак, а таксама рамоні і пабудова плані, закончыць выбудоўку работнай сілы для веснавога сплавна.

Нарада рашыла да акрышчы сплаўной навігацыі змаганьня з прыстанямі работных брыгад, лабешчы кожнай калектыварнай графік работ на сплавны, сплавны і прыплаву з тым, каб поўнашлях скарыстаць веснавую ваду для сплавна ўсёй драўніны.

Нарада звярнулася да ўсіх сплаўшчыкаў рэспублікі з заклікам паспяхова падрыхтавацца да сплаўной навігацыі.

## Перавыконваюць нормы

БАВРУЙСК. Лесарубы і возчыкі Бровскага мехуітэра рыхтуюць дастойную сустрэчу ХVIII Усеаюзнай партыянаферэнцыі. Паміж калектываў, брыгад і пастаянным звышным работных мехуітэра заключаны дагаворы саапарніцтва на выкананне плана першага квартала лесазатавак і вывазі за паўтара месца. Гэтае абавязальнасць з часцю выконваюцца.

Брыгада возчыкаў сельгасарнеі імені Калініна, Осаўскага сельсавета, якую ўзначальвае старшыня гэтага калектыва т. Ваўрот, штодзённа вывозіць 55—60 кубаметраў драўніны. За 5 дзён калектывы вывезлі 320 кубаметраў. На 120 процантаў выконвае штодзённа свае заданні брыгада возчыкаў калектыва імені Шыдта, Прудзінскага сельсавета. Брыгада калектыва «Чырвоны партызан» № 1, Борцінскага сельсавета, за 5 дзён вывезла 225 кубаметраў драўніны.

Высокі ўроўень сацыялістычнай працы на лесавыкозках паказвае калектыва сельгасарнеі імені Кірава, Бровскага сельсавета, Вера Сямёнаўна Саўцова. Яна выконвае сваю норму на 300 процантаў.

Выдатных поспехаў у выкананні ўзятых абавязальнасцяў дабіваюцца зямні лесарубаў. Зямля Малашкевіча Сіпана, пры норме ў 56 кубаметраў штодзённа загатоўляе 72—75 кубаметраў драўніны.

Л. КУХАРАУ.

## Англія-германская вайна

БЕРЛІН, 23 студзеня. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне паведамляе, што ў акіяных водах германскія караблі патанулі няпрямальскія гільейныя судны ў 31 тысячы тон. Германскія бомбардыроўшчыкі патанулі на захад ад Ірландыі гільейнае судна працяжніку ў 3.500 тон. Паспяхова бомбардыраваны порт на паўвостраве ўзгор'я ўзбярэжжы Англіі і чыгуначныя збудаванні. Прапоўшчылі пачу асобныя бомбардыроўшчыкі атаквалі важныя ваенныя аб'екты на ўзбярэжжы Англіі.

У ноч на 23 студзеня няпрямальскія судны ў Заходняй Германіі фатунныя і запальваючыя бомбы. Важныя ваенныя аб'екты не паціралі. Страты пазываюцца. Адзін чалавек забіт, 3 легка ранены. Учора збіты 3 няпрямальскія самалёты. Адзін германскі не вярнуўся.

## Англія-германская вайна

ЛОНДАН, 23 студзеня. (ТАСС). Афіцыйна паведамляецца, што ўчора адзіночна няпрямальскія самалёты скінулі бомбы ў пуньне на ўзбярэжжы графства Порт і ва ўзходнай частцы графства Корк. Афяр няма, страты пазываюцца. Збіты два няпрямальскія бомбардыроўшчыкі. У ноч на 23 студзеня неважліка колькасць бомбы скінута ва ўзходных графствах. Афяр няма, разбурэнні пазываюцца.

У раёне паміж Дурэкім праціваў і ракой Сомай англіяскія самалёты бомбардыравалі на няпрямальскія тэрыторыі некалькі аэрадромаў, казармы і зборачныя збудаванні і вярнуліся без страт.

## СУСТРЭМ ХVIII УСЕСАЮЗНУЮ ПАРТЫЙНУЮ КАНФЕРЭНЦЫЮ НОВЫМІ ВЫТВОРЧЫМІ ПЕРАМОГАМІ!

### ПОСПЕХІ ВІШЕБСКІХ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

За час сацыялістычнага спабарніцтва на дастойную сустрэчу ХVIII канфэрэнцыі ВП(б) на Вішэбскаму аддзяленню Заходняй чыгуначнага вывазілі многа энтузіастаў, якія па-большавіцку перамагаюць пажкасты зым. выконваюць заданні наркома і непарушылі закон транспарта — правалі тэхнічнай эсплаатацыі.

8 студзеня паравозная брыгада машыніста Вішэбскага дэпа тав. Дадаркіна правяла поезу 947 па участку Нова-Сажольнікі—Вішэбск без астанаўлі ў дарозе для дадатковага набору вады і чысткі топкі.

Лепшыя вынікі ў спабарніцтве дасягнулі старшы машыніст тав. Цветкоў і машыністы тав. Шыбенік і Байбос. Пачынаючы з 6 студзеня і па сучасны момант, паравоз ФД-20297, на якім яны працуюць, возіць пазылы па кальцу, не зазаяджаючы на грамадзянскую пуці зноў. За 13 дзён студзеня яны зрабілі 15 казавых роўкаў па маршрутах Вішэбск—Нова-Сажольнікі—Смалянек—Вішэбск. Не глядзячы на суровыя марозы і завірухі, яны за першыя два тыдні студзеня перавыканалі заданую сярэнесутачную скорасць на 19 кіламетраў. Гэтыя брыгады не маюць браку ў рабоце, многа каштоўных мінут яны зямалілі ў дарозе, аберагі дзержаве сотні кілаграмаў паліва.

Не астаюцца ад паравознікаў і ваджэнцы. 7 студзеня зямна манеўравага тав. Петухара ст. Вішэбск тав. Багаценка апрацавала зымш пры 10 пазылы, з якіх большасць — скараснымі металамі. За

4 тысячы метраў плошча звыш плана

На сталя ў галоўнага інжынера беластоцкай пашавай фабрыкі тав. Венда ляжаць некалькі ўзорнаў плошча і бархата, вырабленага калектывам прадпрыемства ў 1941 годзе.

Асабліва прыгожыме выдзяляецца нежылы велюр-транспарат, прызначаны для святковых жаночых пашавай, метавасіні і чырвоныя пашы, які ідзе на абліноўку легкавых машын, выпускаемых Маскоўскім аўтамабільным заводам імені Сталіна.

Гэтыя новыя ўзоры пашы і бархата, — расказвае нам інжынер тав. Венда, — мыш аволькі за кароткі тэрмін, тым не менш якасць іх вельмі добрая.

Валентін Фёдаравіч Венда расказвае аб тым, што сабой прадстаўляла гэта фабрыка да нацыяналізацыі. Тут працавала 60 чалавек і то не круглы год, а з перапынкамі. Апошні час фабрыка зусім стаяла. З устаўляўшым савецкай улады яна пачала працаваць на поўную магутнасць. Толькі ў 1940 годзе фабрыка дала краіне 470 тысяч метраў пашавай.

## Удасканаленні токара тав. Гаруновіча

Шырока разгучылася сярод работных сістэмаў Ушацкага спабарніцтва на дастойную сустрэчу ХVIII канфэрэнцыі ВП(б) штодзённа прыносіць новыя перамогі стаханавыя. Работыца пазываюцца высокай ўзроўню сацыялістычнай працы.

Сяспар машына-рамонтнай базы Ушацкага тав. Спільнаў штодзённа выконвае вытворчы план на 200—250 проц. Вышукоемак і з рамонтна матары зусім адкачае без дэфектаў.

Добрых інжынерна-тэхнічных тавар — стаханавец гэтай-жа базы — тав. Гаруновіч. Ён выконвае заданне на 150 і больш процантаў, лаючы пры гэтым прадукцыю высокай якасці.

## ТЭЛЕГРАМЫ

### ВАЙНА ў АФРЫЦЫ

ЛОНДАН, 22 студзеня. (ТАСС). Агенства Рэйтар перадае, што Тобрук атаўся. У аперачных супроць Тобрука прымаўлі ўзед аўстраляіскія войскі.

ЛОНДАН, 23 студзеня. (ТАСС). Афіцыйна паведамляецца, што ўчора аўстраляіскія войскі ўступілі ў Тобрук. У захаднай частцы раёна Тобрука прадуважася ачыстка тэрыторыі ад італьянцаў. Астатні італьянцы ў руках англічан.

Павольна павялічваюцца карэспандэнцыя, якія знаходзіцца з англіяскай арміяй ў Афрыцы, захвачыў штаб другога італьянскага корпуса, некалькі тысяч палонных, многа гармат і ваенных матэрыялаў. Страты англічан параўнаўча неважлікія, не глядзячы на тое, што няпрямальскія супраціўляўся значна больш упорна чым пад Бардыяй.

Тобрук знаходзіцца на Лівійскім узбярэжжы Міжземнага мора. Да вайны тут налічвалася 1.000 жылхараў. Ад Барды Тобрук знаходзіцца працяжнасцю на адлегласці 100 кіламетраў. Тобрук з'яўляецца адной з лепшых прыгожых гаваней паўночна-афрыканскага ўзбярэжжа. Гавань аб'явілася поўнашлях, які пачынаўся з захадна на ўсход. Гавань мае каля 4 кіламетраў у даўжыню. Поўношлях узышчаны на 40 метраў над узроўнем мора. Гэта гавань выдатная для стаянкі карабляў пры ўсім палворі. Глыбіня гавані хістаецца паміж 15 метрам і цэнтры і 10 метрам і ва берагоў. У час вайны Тобрук быў пераўтворан італьянцамі ў ваенна-марскую і павятравую базу.

Горад Тобрук размешчаны на паўднёвым схіле поўношлях. Вакол Тобрука была збудавана зямная лінія абароны працяжнасцю працяжнасцю ў 40 км. Ад Тобрука ідуць дарогі да азасіў Джарабуб і Сіва і в Дарне.

### Ваенныя аперачы на суданскім фронце

ЛОНДАН, 22 студзеня. (ТАСС). Каірэцкі карэспандэнт агенства Рэйтар, які знаходзіцца пры штабе англіяскага камандавання на Вілкім Усходзе, паведамляе, што імперскія войскі прадуважачы працоўшчыца ў глыбіню Эрытэры, дасягнулі пуньты, што за 50 кіламетраў на ўсход ад Касамы. Англіяскія матарыяваныя часці прадуважачы прышчы італьянскія войскі, колькасць якіх дасягае двух дзяткі. Ваенныя дзеянні развіваюцца ў выключна пажай умовах мясцовасці. Італьянцы аступваюцца ў напрамку да Агорта, які знаходзіцца працяжнасцю на 160 кіламетраў ад суданскай грааніцы.

### Заява Чэрчыля ў палаце абшчыны

ЛОНДАН, 22 студзеня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Рэйтар, учора на пазываюцца палаты абшчыны прам'ер-міністр Чэрчыль, адказаючы на пытанне аб мэтах Англіі ў вайне, заявіў, што ўрад гатуюць у палыхозачы момант зрабіць неабходную заяву, аднак зараз нехта нічога дадаць да рашчэных заяў да гэтаму пачынаю.

### Японская фірма мацу докіярд пагасіла сваю запальчанасць савецкаму гандлеваму прадстаўніцтву

ТОКІО, 22 студзеня. (ТАСС). У адпаведнасці з савецка-японскім пагадненнем ад 20 студзеня 1941 г. аб урагуіраліналі пашытае аб запальчанасці фірмы Мацу докіярд савецкаму гандлеваму прадстаўніцтву ў Токіо сёння памянёная фірма вырнула гандлеваму прадстаўніцтву атрыманы ёў ў 1936 г. аване ў суме 1.647.750 іен, і, апрача таго, паўшляхую суму ў пакрышчч іяўстойкі ў размеры 300.000 іен.

### Да забароны «Дэйлі уоркер»

ЛОНДАН, 22 студзеня. (ТАСС). Англіяское міністэрства інфармацыі пералала ўчора на раднэ паведамленне аб забароне ордана англіяскай камаргаты газеты «Дэйлі уоркер», а таксама штодзённага бюлетэня «Ікс». Указваючы, што забарона «Дэйлі уоркер» і «Ікс» міністэрствам унутраных спраў і ўнутранай безапаснасці прадэвана на падставе зямна аб ахове дзяржавы, міністэрства інфармацыі паведамляе, што ў загадзе аб забароне ўказаны выдатныя падрэсціваецца, што зямні асоб, публікуючых або распаўсюджаючых гэтыя выданні, або звязаныя з гэтым, будуць разглядацца як злачынцы. Гэта, гаворыцца далей у загадзе, адносіцца да зямна выданні пад якой-бы назвай яно не выходзіла, прадуважачага лінію забароненых газет.

# ПА ЗАВЕТАХ ЛЕНІНА

Даклад тав. А. С. Шчэрбакова 21 студзеня 1941 года на ўрачыста-жалобным пасяджэнні ў Вялікім тэатры, прысвечаным XVII гадавіне з дня смерці В. І. Леніна

Таварышы!

Прайшоў яшчэ адзін год з дня смерці В. І. Леніна.

За прайшоўшы семнаццаць год — пасля смерці Леніна, большавіцкая партыя пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, выконваючы ленінскія заветы, ажыццяўляе ўнутраны палітычны, забяспечыла перамогу сацыялізму, росквіт і ўмацаванне сілы і магутнасці СССР, яго абароны магутнасці.

Мінулы год азнаменаваны новымі пераходамі сацыялістычнага будаўніцтва і буйнымі поспехамі знешняй палітыкі Савецкай дзяржавы.

Цяпер у гору наша прамысловасць. Аб'ём прамысловай прадукцыі вырастае больш чым на 11 процантаў, прадукцыя вырастае больш чым на 13 мільярд рублёў.

Асабліва радуе ўздым, дасягнуты ў апошні месяц 1940 года на рамяночых участках вугальнай індустрыі — у металургіі і вугальнай прамысловасці. Рост вытворчасці чыгуны, сталі, прасакі і вуглянага стварэння прыдасялі для яшчэ больш магутнага ўздыму сацыялістычнай прамысловасці ў 1941 г. Трэба ўлічыць і той станоўчы факт, што ў другой палове 1940 года яшчэ прадукцыі, пасля апублікавання ўказа «Аб аднаўленні і развіцці прамысловасці і некамплектнай прадукцыі і за незахаванне абавязковых стандартаў прамысловых прапрадпрыемстваў», прамысловасць пачынае аднаўляцца.

Буйных поспехаў дабілася сацыялістычная земляробства на базе дасейшага ўмацавання калгаснага ладу.

Вазьмім збор зернявых у 1940 годзе: больш за 7 мільярд пудоў. Навысіўся вазьмім выхад і ўраджайнасць усіх іншых культур — цукровых буркоў, бульбы, кармавых.

Наспяхова развілася калгасная жывёлагадоўля. У калгасях за 11 месяцаў 1940 года арганізавана 42 тысячы новых жывёлагадоўчых ферм, значна вырастае і іх прадукцыя.

стада буйнай рагатай жывёлы і асабліва вырастае пагадоўе свіней і авечак.

Прайшоўшы год азнаменаваны новымі поспехамі ў развіцці народнай гаспадаркі, ростам сацыялістычнай прамысловасці ў горадзе, калгасу і саўгасу ў вёсках, ростам і ўмацаваннем Савецкай дзяржавы, ростам матэрыяльнага і культурнага Узроўню працоўных.

У выніку мудрай і паслядоўнай знешняй палітыкі Савецкага ўрада, у 1940 годзе значна расшырылася наша тэрыторыя, умяшчаліся сілы Савецкага Саюза, умацаваліся яго рубяжы. Забяспечана безадганасць наўсходня-заходніх граніч СССР і горада Ленінграда.

Бесарабія, незаконна адторгнутая больш 20 год назад ад нашай краіны, цяпер зноў стада савецкай. Савецкай стала Паўночная Букавіна. Чырвоны сцяг моцна ўдварыўся на берагах Балтыцкага мора — Літва, Латвія і Эстонія ўвайшлі ў саставу Савецкага Саюза.

Браную сімію народаў СССР перамаглі 16 Савецкіх Саюзных Рэспублік, а насельніцтва краіны сацыялізму павялічылася да 193 мільянаў чалавек.

Гэтымі дзямі закончыліся выбары дэпутатаў у Вярхоўны Совет СССР ад новых рэспублік і абласцей.

Народы гэтых рэспублік і абласцей ад гэтага часу сталі гаспадарамі свайго лёсу, аднадушным гаспадарам за кандидатаў блізка камуністаў і беспартыйных людзей выразілі сваю волю будаваць новае жыццё разам з усімі працоўнымі Савецкага Саюза. Ленінска-Сталінская ідэя інтэрнацыяналізму, клопаты аб умацаванні і развіцці нашай дзяржавы паміж народамі атрымаў яшчэ адну выдатную перамогу.

Таві, коротка гаворачы, поспехі народаў краіны Савецкай дзяржавы ў прайшоўшы год пад кіраўніцтвам Савецкага ўрада, ЦК ВКП(б) і нашага правадыра таварыша Сталіна. (Бурныя апладысмэнты).

## I.

Таварышы!

За апошні год Савецкі ўрад і ЦК ВКП(б) ініцыяваў і праводзяць рад важнейшых, матэрыяльных значэння, мерапрыемстваў. Я маю на ўвазе ўказ «Аб пераходзе на выміраўшыя рабочы дзень, на змяшчэнні рабочы тыдзень і аб забароне самавольнага пакідання рабочымі і служачымі прапрадпрыемстваў і ўстаноў», ўказ «Аб дзяржаўных працоўных рэзервах СССР», ўказ «Аб аднаўленні і развіцці прамысловасці і некамплектнай прадукцыі і за незахаванне абавязковых стандартаў прамысловых прапрадпрыемстваў і несаўвешчаныя ініцыятывы».

Гэтыя мерапрыемствы з'яўляюцца ладным умацаваннем у жыцці заветаў Леніна.

Гэтыя рашэнні значэнне гэтых рашэнняў заключаюцца ў тым, што яны накіраваны на разнапланнае развіццё прамысловасці і на ўмацаванне абароны магутнасці краіны, на ўстаўленне палітычнага парадку, дысцыпліны і арганізаванасці ў народнай гаспадарцы.

Гэтыя рашэнні маюць не толькі важнае, практычнае значэнне на бліжэйшы час, але і вызначаюць перспектыву развіцця сацыялістычнай прамысловасці, у іх праўдзінна стаіліскія клопаты аб тэлейшых шляхах будаўніцтва сацыялізму і камунізму.

Не адразу ўсе зразумелі, што пытанне аб дзяржаўных працоўных рэзервах — гэта пытанне аб заўважнай дзі нашай сацыялістычнай прамысловасці, аб перспектывах яе развіцця.

Марксізм-ленінізм вучыць, што гаспадарства не можа развівацца, не паклікаючы з года ў год, а напачатку не маючы без расшырэння ўзвядзення з года ў год, прамым расшырэннем ўмацаваннем ажыццяўлення яшчэ за кошт росту прадукцыйнасці працы, так і за кошт удзялення ў вытворчасць новых рабочых, шляхам распаўсюджвання дзеючых прапрадпрыемстваў і будаўніцтва новых фабрык і завоў.

Немунічым спадарожнікам капіталізму з'яўляецца наяўнасць вымушанай кі бяздзяннай мільярднай арміі беспрароўных, так званай рэзервай арміі працы, праяўляе чаканчай ля завоўжкі варот работы.

Рэзервай армія працы — немунічым спадарожнікам капіталізму. Які нехта сабе ўявіць капіталізм без крыўды і анархіі вытворчасці, так не можа быць сацыялістычнай гаспадаркі і без рэзервай арміі працы — мільярдны беспрароўных.

Такім-ж шляхам, які і ў любой сацыялістычнай краіне, ішо стварэнне рэзервай арміі працы ў царскай Расіі.

Сотні тысяч і мільёны сялян-беднякоў на расійскіх прасяках цягнуліся ў гарады ў пошуках заробатка, у пошуках хопя якіх-небудзь сродкаў існавання. Іны становіліся ў рады рэзервай прамысловай арміі працы, абіваў парогі фабрык і завоў даў у пошуках работы. Другая крыніца папаўнення рэзервай арміі — гэта разараўняе расамеслені і дробная гарадская буржуазія.

Так рускія капіталісты і памешчыкі стваралі сабе рэзервы рабочай сілы.

Не то пера станаўленні ў нас. У СССР уздо лаўно і назаўсёды знішчана беспрароўны, гэты страшны бич рабочага класа. Назаўсёды пакончана з нішчотай і разараўнем у вёсках. У нас няма людзей, якія вымушаны былі-б ступацца і працаваць на фабрыкі і завоў. Калгаснікі сталі забяспечанымі людзьмі. Гэта значыць, што пера знік рабы крэмні, якія забяспечвалі праток рабочай сілы ў прамысловасць. Між тым рабочы клас павінен заставацца паўнаўняцтва. Прамысловасць у нас беспераставана расце, будуецца на новых фабрыках і завоў, расшыраюцца старыя, усё гэта патрабуе новых рабочых. Без вышнанага прытоку рабочай сі-

Савецкі ўрад у поўнай аднаўленасці з інтарэсам краіны і народа прыняў ратучы меры к абудаванню летуноў, прагучычкі і іншых дэзарганізатару вытворчасці.

Што датычыць пераходу на выміраўшыя рабочы дзень і змяшчэнні рабочы тыдзень, — то і гэта мерапрыемства партыі і ўрада было палкам і поўнасьцю падтрымана працоўнымі нашай краіны, якіх мерапрыемства, умацаваючае гаспадар-

чую і абаронную магутнасць Савецкай дзяржавы.

Прайшоў амаль сем месяцаў, як праводзіцца ў жыцці ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР, і зараз ужо ацэньвацца віны результаты работы па-новаму. Выказа, што ў другой палове прайшоўшага года ўсе галіны гаспадаркі сталі працаваць лепш. Указ безумоўна адтварыць велізарную станоўчую ролю ў палепшэнні работы прамысловасці.

## II.

Прадукцыйнасць працы — гэта ў канчатковым выніку самае важнае, самае галоўнае для перамогі новага грамадскага ладу — не раз вучыў Ленін.

Таварыш Сталін заўсёды вучыць, што сацыялізм можа перамагчы толькі на базе высокай прадукцыйнасці працы.

«Чаму капіталізм разбуў і перададуць феадалізм? — таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

## I.

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

ты перададуць таварыш таварыш Сталін. — Таму, што ён стварыў больш высокія пор-

### Партыйнае жыццё

## СХОД КОМУНІСТАў МІНСКАГА ЧЫГУНАЧНАГА ВУЗЛА

У клубе імені Леніна днём адбыўся вузлавы сход камуністаў Мінскага чыгуначнага вузла. З дакладам аб выніках сесіёнскага пленума ЦК КП(б)Б выступіў сакратар Мінскага гарсома КП(б)Б тав. Кручова.

— У аддзяленні выраслі дзесяткі і сотні стаханавцаў-краваносцаў, — гаворыць дакладчык. — Машыніст тав. Папкоўчэў займаецца міжработачым прабы паравоза ў 101 тысячу кілометраў. Машыніст-інструктар Мінскага дэпо орданосец тав. Багалеў у часе XVIII парткамероннага арганізаваў стаханавцаў калону паравозаў. Выдатныя ўзоры ў рабоце паказваюць таксама стаханавцы-многоастаночнікі ст. Гіткі і Ярэчка, выконваючы нормы на 500—800 процантаў, і дзесяткі іншых.

Там, дзе партыйнае арганізацыі сур'ёзна, па-сапраўтажму ажыццяўляюць права кантролю над дзейнасцю адміністрацыі, у выніку іх поспех у рабоце. Мінскага паргужантара да апошняга часу дзікаса адставаў на Мінскім аддзяленні. Але, пасля таго як партыйнае арганізацыі (сакратар тав. Войтка) вывучыла прычыны адставання і аказала неабходную дапамогу гаспадарчым кіраўнікам, паргужантара ў апошнім квартале 1940 года пачынаў сваю работу. За перабытканне плана паргужантара і выгрузкі ёй уручан пераходны чырвоны сцяг чыгуны.

Анак, аддзяленне ў цэлым закончыла 1940 год, не выканаўшы ні аднаго заданага вымярэння. Не выкананы рад вымярэнняў: план выгрузкі, тэхнічна і камерцыйна аскорсі, адпраўленне і прасвадванне паздоў па раскладу. Не пачынаўся праца аддзялення і ў студзені гэтага года.

Станцыя Мінск-Таварная — адна з рашаючых на аддзяленні, — з месца ў месца не выконвае дзяржаўнага задання. Тут больш чым дзе-небудзь парушаныя працоўныя дысцыпліны, браку ў рабоце, парушаныя правілы тэхнічнай эксплуатацыі. Рад камуністаў, працуючых на станцыі, не паказваюць прыкладу ў рабоце.

Па віне джыжурнага на станцыі кандыдата ў члены ВКП(б) тав. Раманюскага

(які, дарэчы, у свой час за браку ў рабоце быў знят з пасады джыжурнага на станцыі) у студзені было зробіта некалькі вагонаў. Дрошча працуючы і камуністы — манеўравы дыспетчар тав. Сабіла, джыжурна на станцыі тав. Шышко і іншыя.

Прастой мясцовых вагонаў на станцыі складае 22,3 гадзіны. Вагоны звычайна прастойваюць па падачы пад выгрузку на 100—200 падач. Партыйнае арганізацыя тут не ўдалася зур'ёзна за вывучэнне прычын адставання станцыі і пяташэньне яе работы.

У спрэчках па дакладу тав. Кручова выступіла 7 камуністаў. Яны па-дэлавому ўскр'явалі недахопы ў рабоце аддзялення і партыйных арганізацыяў.

— Мінскае паравознае дэпо працуе яшчэ даўжа незаваявіваючы, — гаворыць сакратар партбюро тав. Трафімаў. — За апошні час у нас пагоршылася якасць работы. Выраслі выпадкі, калі выпушчаныя з рамонтна паравозы па 2—3 разы заходзяць у дэпо на паўторны рамонт.

Тав. Трафімаў расказаў далей аб тым, якія мерыярмствы думае прывесці партбюро ў бліжэйшы час, каб дабіцца паліпшэння ў рабоце дэпо.

Выступаўшыя таварышы адзначалі, што гарком КП(б)Б і Багановічы РК КП(б)Б маюць ўвагі ўвагі ў рабоце Мінскага аддзялення. Яны ўказалі тагасма, што асобныя кіраўнікі гаспадарчых прадпрыемстваў сваёй кіраўнічай работай зрываюць працу станцыі. Такія кліенты, як цагельныя заводы, гаргон, Беабудтрест, запіналі чыгуны ў мінулым годзе больш поўлібы на рубяў і штрафі за прастой вагонаў, за неавчасовы вываз грузаў. Але і ў гэтым годзе яны не паліпшаюць работу. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў і ўстаноў не звяртаюць увагі на такія недааунчалныя факты.

Партыйны сход вузла, адоорыўшы раённы сесіянаўскага пленума ЦК КП(б)Б, намянуў рад практычных мерыярмстваў на паліпшэнне работы аддзялення, па арганізаванай дастойнай сустрацы XVIII парткамероннага.

Гр. ВАСІЛЕЎ.

## Лепш кіраваць спаборніцтвам

ГОМЕЛЬ. (Па тэлефону). Паравознікі дэпо Гомель прымоцнілі актывіў Удзел у спаборніцтве на дастойную сустрачку XVIII партыйнай канферэнцыі. Бала 400 камуністаў, памочнікаў машыністаў і катараў заключылі ініцыятыўнае дагавор, узаўмы на сёбе канкрэтыя абавязальнасці.

Шырока разгартулася сярэд паравознікаў спаборніцтва на адну пазеку. З 22 снежня паравознікі заключылі каля 300 дагавораў на адну пазеку. У авангардзе спаборніцтва ідуць камуністы. Яны паказваюць прыклады краваносцаўскага аддзялення паздоў, эканамічна расхоўвання паліва, большавіцкага наступлення на вынігі пажасці.

Малады машыніст кандыдат партыі тав. Барачоў, адным з першых уступіўшы ў спаборніцтва, па-бавому выконвае ўзятыя абавязальнасці. Ён сістэматычна вядзе з нагонам пазеку, эканоміць паліва. Лепшыя поспехі паравознікаў зааюсаца ў кігу вытворчых падарукаў у часе XVIII партыйнай канферэнцыі. Провісцтва тав. Барачова сустракаецца ў гэтай пазеку некалькі разоў, 28 снежня тав. Барачоў прабёў пазеку пазеку вагі з нагонам у 50 мінут. За гэты рэб ён эканоміў каля 3 тон паліва.

У кіле падарукаў можна сустраць і провісцтва кандыдата партыі тав. Шаркюва. Ён правёў з вялікай скорасцю пазеку без астановаў для набору вады і чысткі топка. Ажыццяўляючы сваю авангардную ролю таксама камуністы тт. Рубаняў, Чыж, Лебедзеў, Крупадэраў, Гурчаняў, Шчэгольскі і многія іншыя. Яны працуюць па металу повасіберскага машыніста тав. Лунава, эканомячы дзяржаўныя сродкі.

Партыйнае арганізацыя паравознага пэда праабіла нямада работы па разгортванню сацыялістычнага спаборніцтва ў часе XVIII партыйнай канферэнцыі. Сакратар партбюро тав. Імонтаў, члены бюро

по гутарцы амаць з кожным камуністам. Некалькі раз ставілася пытанне аб разгортванні спаборніцтва на сходах паравознікаў. Вялікая ўага аддасца спаборніцтву на адну пазеку. Перад ажыццяўленнем на пазеку паравознага брыгады бярэ на сябе канкрэтыя абавязальнасці. Тав. Ямонтаў, камуністы тт. Вішнеўскі, Гольберт і іншыя расказваюць паравознікам, які дзе выканане ўзятыя абавязальнасці. Добра наладжана работа насаеннай газеці. Яна часта выхоіць, аператыўна інфармуе аб выніках спаборніцтва.

Усі гэтыя работы дада свае вынікі. Паравознікі з мінулага года паравознікі ішпер працуючы больш унеўняна, дапускаюць менш браку. Зусім зжыта дзят груз, сувязей і рад іншых «храпічых хвараб» заламаваныя.

Анак у кіраўніцтве спаборніцтвам з боку партыйнай арганізацыі ёсьць яшчэ нямада недахопаў. Не ўсе камуністы ўступілі ў спаборніцтва. Член партыі тав. Марчук усё аддавае заключэнне сацыялістычнага дагавора, матывуючы гэта тым, што яму хутка павінны даць новы паравоз. Не заключыў ішча сацыялістычнага дагавора і член партыі т. Дзміціў. Абавязак кожнага члена і кандыдата партыі — не толькі асабіста ўдзельнічаць у спаборніцтве, але і ўцягнуць у яго беспартыйных таварышоў. Гэлага не ўваілі сабе некаторыя камуністы. Член партыі тав. Дамала сам уключыўся ў спаборніцтва, а яго пачаркі машыніст тав. Казіміраў яшчэ не заключыў дагавора. Камуніст тав. Жарын заключыў сагтадавор, а яго напарнік машыніст тав. Горман і з кім не спаборніцаў.

Надобны прыклады можна прывесці ішча. Усе яны гавораць аб тым, што партыйнае арганізацыя неадастаткова мабілавала камуністаў на тое, каб яны влізі за сабой масы і ачтувалі аказнасць за разгортванне сацыялістычнага спаборніцтва ва ўсім калектыве. Р. СЫРІН.



Праверка пасеннага і страхавога фонда ў калгасе імені АДНУ Мінскага раёна. На здымку (злева направа): калгасніцы калгаса здыму (Зяна Парвава) — калгасніца па Удзел на Усеаюнай сельгаспадарчай выставе 1941 года — Н. Рэвішко. Фото І. Шышко. (БЕЛТА).



Калі 350 кваліфікаваных работнікаў ішчэ ў гэтым годзе сацыялістычнай сельскай гаспадарцы асобна школа механізацыі ў г. Барысаве (Мінскай вобласці). На адымт выдатныя вучобы будучыя камбайнеры О. Аляксеева (злева), Н. Вебінава, А. Зянавіцкая і М. Чарыкова за вывучэннем камбайна. Фото М. Пішара. (БЕЛТА).

## КАЛГАСНІКІ ПАЛЕССЯ РЫХТУЮЦА ДА АСУШКІ БАЛОТ

1940 год для калгасаў Палескай абласці быў годам далейшага развіцця сацыялістычнага спаборніцтва за атрыманне высокіх ураджаў і ўсеаюнае развіццё грамадскай гаспадаркі, годам масавага руху калгаснікаў за асаенне новых зямель.

Асушаныя калгаснікі балоты дазволілі значна расшырыць пасевныя плошчы. Толькі ў 1940 годзе праведзена саўбара розных сельгаспадарчых культур на асушаных землях на плошчы ў 14.085 гектараў. На балотах было засеяна 2.104 гектараў аюсом, 4.082 гектары просам, 678 гектараў тэхнічнымі культурамі. Тысячы гектараў былі заняты іншымі сельгаспадарчымі культурамі.

Балотныя глебы пасля іх асушэння далі выдатныя ўраджаі і значна паліпчылі збор зярна тэхнічных культур ў траў.

Так, напрыклад, на асушаных балотах калгасі абласці з плошчы ў 584 гектары сярэды ўраджаі азімага жыта знят на 14 цэнтнераў з гектара. З плошчы ў 1056 гектараў, засеянай аюсом, сярэды ўраджаі знят на 17,3 цнт. з гектара; з засеяных 1.080 гектараў травамі сярэды ўраджаі знят на 43,86 цэнтнера з гектара. Брыгадзір калгаса імені Сталіна, Васілевіцкага раёна, у гэтым годзе атрымаў ураджаі траў з плошчы 78 гектараў па 73 цэнтнеры з кожнага.

Асабіва добра ролізі на балотах пясчаныя, які дае ў дзь разы больш ураджаі, чым на мінеральных глебах.

Многія калгасы абласці ў мінулым годзе селі зрабіць ўпершыню пасля асаення асушаных балот і атрымаць высокі ўраджаі. Напрыклад, калгасы Васілевіцкага раёна на асушаных і асаенных у 1940 г. балотах засеялі больш 400 гектараў просам, калгасы Акцёбраўскага раёна засеялі больш 350 гектараў асушаных балот.

Калгас «Пераможны», Брагінскага раёна, на асушаным балоне з 8 гектараў атрымаў на 21,2 цэнтнера проса. Калгас «Міхноўка», гэтага-ж раёна, з 4 гектараў асушанага балота атрымаў на 30 цэнтнераў табаку. Калгас «Кожаніты», Васілевіцкага раёна, на тарыяніках (4,3 гектара) сабраў ураджаі аўса на 37,07 цэнтнера з гектара, а бульбы — на 230 цэнтнераў.

Калгас «Ленінскі шлях», Даманавіцкага раёна, на тарыяніках зняў ураджаі проса на 15 цэнтнераў з гектара, азімага жыта з 28 гектараў на 21 цнт., бульбы з 31 гектара на 180 цнт., пасеннага канпельс з 17 гектараў на 9 цнт., а травы на 45,5 цнт. з гектара. Прыкладаў атрыманні высокіх ураджаў на асушаных балотах можна прывесці многа. Паспехі калгасіў да асушкі балот заявілі ва ўпярэй барыбле. На асушаных землях калгаснікі пачалі сеець рад новых сельгаспадарчых культур, якія рывей у Палессі не культываваліся.

У бліжэйшы 5 год неабходна аддзяваць у балот яшчэ 100 тысяч гектараў. Гэта дасць магчымасць падрыбце валасы збор ураджаю зярнавых, тэхнічных і кармавых культур.

У гэтым годзе меліяратыўныя работы пабудуць яшчэ большы размах, чым летась.

Рыхтуючыся да асушкі балот у 1941 годзе, асобныя калгасы праабіраі значную работу. Калгаснікі Хойніцкага раёна ў мінулым годзе падрыхтавалі водарынікі. За 12 рабочых дзён яны прарылі Казушкюкскі канал працяжнасцю ў 19 кілометраў. Пры пракадцы канала вынята 147 тыс. кубаметраў зямлі. У 1941 годзе тут будзе асушана і асаена больш 5.000 гектараў зямлі.

Вясной ва ўсё шырыню разгортнуць работы на буйнейшым і распушчым меліяратыўным будыніцтве — па раце Іпа. Яшчэ вясною аэкаватарамі ў час спрыяльных руска ракі вырата больш 150 тыс. кубаметраў зямлі, пракадзена 229 кілометраў асушальнай сеткі. У апошні час калгасы, прымятаючы да поймаў ракі Іпа, праводзяць расчытку хмызняку ў тым, каб паскорыць асушку балот.

У выніку асушкі і падагата масіва, 64 калгасы Парыцкага, Даманавіцкага і Калінкавіцкага раёнаў атрымаюць звыш 21 тыс. гектараў ураджайнай зямлі.

Упаўнічыся па практыцы ў вялікай выгадзе ад асушаных балот, калгаснікі, над кіраўніцтвам партыйных і саветскіх арганізацыяў, актыву рыхтуюцца да правядзення меліяратыўных работ.

У большасці калгасіў абласці на асушаных землях калгаснікаў прапрацаваны і абмеркаваны планы меліяратыўных работ і азначаны канкрэтыя мерыярмствы на паслятовому ажыццяўленню іх.

Значная частка калгасіў Даманавіцкага, Васілевіцкага, Гатускага, Акцёбраўскага і іншых раёнаў прыступіла ўжо да загадоўкі драўляных ланат (усяго іх намячана зрабіць 6.000 штук).

У абласці разгартулася работа па падрыхтоўцы меліяратыўнага кадраў. У Васілевіцкім раёне працуюць месечныя курсы, якія падрыхтоўць 39 брыгадзіраў па меліярацыі. Будучы арганізаваны абласныя курсы па падрыхтоўцы калгасных культуртэхнікаў у колькасці 50 чалавек.

Акрамя гэтага, арганізуюцца 5-дзённыя семінар галоўных агрономаў і ўчастковых агрономаў раёна і МТС на плаганне асяляаюцыя з агротэхнікі і вырочываннем культур на асушаных тарыяніках.

У 1940 годзе ў Палескай абласці нямада зроблена па асаенню новых зямель, але гэта — толькі пачатак. Галоўная работа наперадзе. У абласці налічваецца больш 600 тыс. гектараў балот і забалачаных зямлі. Няма сумнення, што ў хуткім часе воляі калгаснікаў гэтыя балоты будучы ператвораны ў квінцёныя калгасныя палі, лугі і пасішчы. З асушаных балот калгаснікі дадуць нашай краіне дадатковыя сотні тысяч пудоў розных сельгаспадарчых прадуктаў.

Н. КУДРАНОЎ, сакратар Палескага абкома КП(б)Б.

## АРГАНІЗУЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ЗА ДАТЭРМІНОВАЕ ВЫКАНАННЕ ВЫТВОРЧАЙ ПРАГРАМЫ 1941 ГОДА

ДА УСІХ РАБОЧЫХ, РАБОТНІЦ, ІНЖЫНЕРАЎ, ТЭХНІКАЎ І СЛУЖАЧЫХ ТЭКСТЫЛЬНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ СОВЕЦКАГА САЮЗА

Дарагія таварышы! Сяляны шлях прайшоў вама сацыялістычнай краіна за годы сталінскіх п'яцігодак.

З пачуццём гарачай узяцкасці вымаўляюць працоўныя Совецкага Саюза самае дарагое для іх імя вялікага, гарача любімага Сталіна. З яго імем звязаны ўсе перамогі краіны сацыялізма, пад яго кіраўніцтвам наша прамысловасць дабілася велізарнейшых поспехаў.

Прайшоўшы год прынес млага новых перамог ва ўсіх галінах прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Значных поспехаў дабіліся і тэкстыльшчыкі, выканаўшы вытворчую праграму 1940 года. Сотні тэкстыльных фабрык у спаборніцтве імені Тройкі Сталінскай П'яцігодкі вынілі ў рады перадавых прадпрыемстваў Совецкага Саюза. Шырыцца стаханавскі рух і многастаючае абслугоўванне. Асабіва вух і размах яны атрымаі ў сувязі з разгартуванням спаборніцтвам у часе XVIII Усеаюнай партыйнай канферэнцыі.

У мінулым годзе тэкстыльшчыкі Масквы і арганізаванай Маскоўскай абласці звярнуліся да ўсіх тэкстыльшчыкаў Совецкага Саюза з заклікам дадэрмінова выкананьне дадзенай праграмы. Тэкстыльшчыкі Масквы і Маскоўскай абласці стрымалі сваё слова. Маскоўская абласць першая з абласцей Совецкага Саюза закончыла дадзена праграму на тэкстыльшчыцкай прамысловасці, дзўны звыш плана 34.367 тыс. метраў базуюнанага, 1.315 тыс. метраў шэрсцянага і 3.269 тыс. метраў шаўковага суроўя, 13,4 тыс. тон прадзіва і 88 млн. метраў гатовага тавара.

Намюга перавыканані заданне і бавуныя прадпрыемствы горада Орэхава-Зуева. Па п'яцітовому плану валовай прадукцыі тэкстыльшчыцкага прадпрыемстваў горада павінны былі вырасіць на 50 процантаў. За гэты год мы ўжо дабіліся росту па 45,5 процанта. Гэтыя поспехі з'явіліся вынікам адоўгай барыбле за чоткую арганізацыю тэхналагічнага працэса, уважлівага і любівага вырочывання кадраў.

На Орэхава-Зуеўскім бавуныя камбінате прадукцыянась прадзіваўнага абсталявання ў 1937 г. склала 431 кілоўнатура на тысячу верацён у гадзін, у пераходны нумары прадзіва 47,4, а ў пераходным годзе мы даядзем да да 479 кілоўнатура, пры сярэдняй нумары прадзіва 48,5 г. зг. да ўраёўна, прадукцэдынага тропіч п'яцігодным планам для 1942 года. У сярэднім на камбінату 96,8 процанта асноўных аздэльшчыкаў выкамопаюць норуу вырочоўкі. Такое ж становішча і на іншых тэкстыльшчыцкіх прадпрыемствах горада.

Анак тэкстыльшчыкі не маюць права супакойвацца на гэтых поспехах. У нас ёсьць яшчэ многа недахопаў, мы яшчэ не задавальваем поўнасьцю ўразаючым з кожным годам помыт насельніцтва на паркаль, саці, шаўковага, шэрсцянага і іншых тканінах.

Уступілачы ў новы гаспадарчы год, мы рашылі звярнуцца з заклікам да ўсіх тэкстыльшчыкаў Совецкага Саюза — дадэрмінова выкананьне плана 1941 года.

Да тэкстыльшчыкаў Масквы і Маскоўскай абласці мы звяртаемся з заклікам даць у 1941 годзе прадзіва, суроўя і гатовага тавара столькі, колькі павінны выпусціць у 1942 годзе — апошнім годзе трэцяй сталінскай п'яцігодкі.

Усе ўвоны для гэтага ў наяўнасці. Трэба толькі дабіцца нармальнага рытму ў прывята на сходах рабочых, слумачых і ініцыятыўна-тэхнічных работнікаў Орэхава-Зуеваўскага бавуныя камбіната, тэчнай № 1, тэчнай № 3, Паргортнай і адыльна-фарбавальнай фабрык г. Орэхава-Зуева, на якіх прысутнічала звыш 25 тыс. чалавек.

## Пісьмы ў рэдакцыю

### Спынілі работу электрастанцыі

Калгасы імені Сталіна і «Совецкая Веларусь», Сусяляцкага сельсовета, Дрыбінскага раёна, у 1937 годзе пабудавалі на свае сродкі электрастанцыю. Энергію станцыя атрымлівала ад вадзяноў турбіны Залажынскага млына. Электрычнасць была праведзена ва ўсе грамадскія будыні абодвух калгасіў: на канюшні, кароўнікі, свінарнікі, аўчарні, калгасны кузні, свірны, а таксама ў школы і ў дамы

рабоче кожнага прадпрыемства, пакомчыць з штурхючынамі, роўнамерна, а дна ў дзень, выкапаць вытворчую праграму. Трэба, каб кожная машына, кожны станок, працаваў, як гадзіннік, каб не было прастояў, максімальна палепшылася якасць прадукцыі.

Варацьба за кожным — гэта барацьба за вышэйшую прадукцыянась працы як ў сэнсе колькасці, так і ў сэнсе якасці прадукцыі. Гэлага не павінны забываць работнікі тэкстыльнай прамысловасці. Пажны пропант павышэння прадукцыянасці абсталявання, кожны пропант ініцыятыўнага браку дасць краіне дадаткова мільёны метраў тканінах.

Калектывы бавуныя прадпрыемстваў аднаго з буйнейшых цэнтраў тэкстыльнай прамысловасці Совецкага Саюза г. Орэхава-Зуева выкамопаюць на сацыялістычнае спаборніцтва ўсіх тэкстыльшчыкаў Совецкага Саюза. З сваёй боку мы абавязваемся:

Выканаць гэтады план па пазней 24 снежня і даш звыш плана 395 тон прадзіва, 2.117 тыс. метраў суроўя, 2 1/2 мільёны катушкаў нітка і 3.200 тыс. метраў гатовага тавара. У гэтым годзе мы дадзім краіне 17.995 тон прадзіва, 98.423 тыс. метраў суроўя, 142.687 тыс. метраў гатовага тавара і 122,5 мільёна катушкаў нітка і тым самым зворнем выкананне плана трэцяй п'яцігодкі ў тэтры годы.

У часе XVIII Усеаюнай партыйнай канферэнцыі дадэрмінова звярнуліся дадэраўна праграму на ўсіх відах вытворчасці.

Выконваючы ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года, будзем усемерна ўмавоўваць працоўную і тэхналагічную дысцыпліну на вытворчасці.

На аснове стражэйшага выканання ўказа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 10 ліпеня 1940 года ліквідаваць браку на прадпрыемствах ва ўсіх пераходах і звыш вынус другасортнай прадукцыі на 20 процантаў суроўя паліва.

У першым паўгодзі дабіцца асаення норм вырочоўкі ўсімі аздэльшчыкамі ва ўсіх дэках і фабрыках, і сярэдняе выкананне норм дасяць да 108—110 процантаў.

Дабіцца перавыканання задання на вытворчасці абсталявання да 5 процантаў. Скарытоўваючы вопыт стаханавцаў вытворчасці, звыш абруўнасьць у працэдні да 100 процантаў на 1.000 верацён у гадзін, у тэчнэ — на 40 процантаў суроўя паліва.

Павысць выхад прадзіва на 0,25 проц. суроўя паліва і тым самым эканоміць 60 тон бавуны.

Выканаць заданне па зніжэнню сярэдняй і даш звыш плана 5 мільёнаў рублёў нахаленняў.

Звыш усяляны расхад паліва і электраэнергіі суроўя паліва з 3 проц. Адназначна расшырыць аблачуч мясцовага паліва шляхам распроткуі новых торфабакоў.

Будзем змагацца за тое, каб у 1941 годзе п'яцітовому плану па прадукцыянасьці працы быў выканан усімі прадпрыемствамі горада.

Таварышы бавуныя, шэрсцянікі, шаўковікі і ільняшчыкі, будзем прастань у багучым годзе па-стаханавскаму, працаваць так, каб вылікі Сталіна склаў нам: добра прадуцце, таварышы тэкстыльшчыкі!

Прывята на сходах рабочых, слумачых і ініцыятыўна-тэхнічных работнікаў Орэхава-Зуеваўскага бавуныя камбіната, тэчнай № 1, тэчнай № 3, Паргортнай і адыльна-фарбавальнай фабрык г. Орэхава-Зуева, на якіх прысутнічала звыш 25 тыс. чалавек.

(«Права»).

## Барацьба за Латвінскую Амерыку

Другая імпэрыялістычная вайна ўнесла сур'ёзныя змяненні ў судасныя імпэрыялістычныя сілы на лаціна-амэрыканскім кантыненте. Латвінская Амерыка заўсёды ўз'яўлялася асноўнай жорсткай барацьбы паміж імпэрыялістычнымі дзяржавамі і ў першую чаргу паміж ЗША, Англіяй і Германіяй.

Значэнне краін Латвінскай Амерыкі, як крыніцы сыравіны і прадуктаў харчавання, вельмі істотнае. Усе гэтыя краіны даюць 21,4 проц. сусветнай вытворчасці мэтэлі, 42 проц. сурмы, 15 проц. пафарбаваных, 13 проц. волава, 20 проц. світна, 8 проц. шпаныі і т. д.

ЗА РУБЯЖОМ

Ваенныя дзеянні ў Албаніі

АФІНЫ, 22 студзеня (ТАСС). У зношчонай грэчаскай камандзе адукаванай авіяцыі...

начную станцыю ў Брындзісі. Першыя пельскія самалёты прававалі пераходзіць дзеянні нашай авіяцыі...

Прамова Мацука на сесіі японскага парламента

ТОКІО, 22 студзеня. (ТАСС). Як паведамае агенства Домей Цусі, на 76-й сесіі японскага парламента...

жэ Германія, так і Італія, падзяляюць імкненні Японіі. У сучасны момант мы вызімаем перагаворы на такіх падставах...

У клініцы акадэміка А. Я. ПРАКАПЧУКА

У Мінскай клініцы скурных захворванняў, якую ўзначальвае акадэмік А. Я. Пракапчук...

А. Я. Пракапчук упершыню пры лячэнні чырвонай вальчэі стаў прымяняць акрылін. Новае метады лячэння стаў з'яўляцца многіх лячэбных устаноў Саюза.

Андрэй Якаўлевіч Пракапчук атрымаў сотні пісем з роўных куткоў Савецкага Саюза ад урачоў і выхараваўшых хворых.

Акадэмік А. Я. Пракапчук, сумесна з вучонымі хімікамі Акадэміі навук БССР і Раднічымі і Егоравым, праводзіць вялікую комплексную работу.

Зараз акадэмік Пракапчук заняты вырашэннем адной з найважнейшых праблем медыцыны — адукацыяй магучага хіміка-фармацэўтычнага лярвараства супроць туберкулеза.

Сідняючыся далей на знешнім ганілі Японіі з Англіяй і Злучанымі Штатамі, Мацука крадуць і агудманітычныя асноўныя з Ш.А. Мацука заявіў, што ёсць рэд факты неадпаведнасці дзейнасці асноўны Ш.А. на Японіі, у прыватнасці, аднаўляючыся Ш.А. эмбарга і абмежаванняў на экспарт у Японію рату тавараў.

У заключэнне Мацука сказаў: у вышэйшым тэнэцыяй далейшага ўскладнення міжнароднай абстаноўкі. Каб Ш.А. будучы ўцягнуць у абразлівыя вайну, і Японія ў такім выпадку таксама будзе вымушана ўступіць у яе, то вайна ахочы ўсёе свет.

Мацука заявіў, што неабходна імкнуцца да таго, каб магчыма хутчэй сціскалі цыперашнюю вайну.



Робаты 42-й школы гор. Мінска ў Палацы піонерў іграюць у смарскі боў. Фото В. Дышкіна.

У ЛЕНІНСКІЯ ДНІ НА ВЫСТАУЦЫ „ЛЕНІН І СТАЛІН—АРГАНІЗАТАРЫ БССР“

Сотні працоўных сталіцы БССР—Мінска ў ленынскія дні наведалі Усебеларускую выстаўку выяўленчага мастацтва „Ленін і Сталін — арганізатары БССР“.

сваё сацыяльнае і палітычнае выхаванне, за будучыцтва сацыялізма. Арганізаваным парадкам адбыліся экскурсіі рабочых станкабудавальнікаў завода імені Варашылава, сурпаўніцкаў гаспадарчых устаноў, Нармаката лёгкай прамысловасці, рабочніцкаў мільні і іш.

Падрыхтоўка да святкавання XXIII гадавіны РСЧА

МАГІЛЁў. Бюро Магілёўскага абкома КП(б)Б абмеркавала план падрыхтоўкі і правядзення XXIII гадавіны Радча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

арганізуеша фотавытравы і выстаўкі літаратуры, прысвечаныя XXIII гадавіне РСЧА.

На прадырмствах, у калгасах, саўгасах, МТС, установах і срод студэнтаў будучы правядзены гутары, дэклады і лекцыі на тэмы: „Ленін і Сталін — арганізатары Чырвонай Арміі“, „Гісторыя развіцця Чырвонай Арміі“, „Зношняя палітыка савецкага ўрада“.

У нарыхтоўцы кабінетах, клубах, дамах сацыякультуры, хатах-чытальніках і музеях

Рыхтоўка да кроса імені XXIII гадавіны РСЧА

БАРАПАВІЧЫ. (Нар. „Звязды“). У абласці разгарнулася шырокая падрыхтоўка да нарыхтоўчага Усеалянскага камасольскага кроса імені XXIII гадавіны Радча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Дзейна рыхтоўка да кроса моладзь Новагрудскага раёна. Тут створана 44 каманды. Многія з іх паказваюць ужо прыкмылы арганізаванасці і дысцыпліны.

У Несвіжскім раёне налічваецца 45 лыжных каманд. Многія з іх ужо правялі значную падрыхтоўчую работу.

Тэматычнымі 40 лыжнікаў Новагрудска зрабілі трывоўчатыя лыжны паходы на адлегласці 15 кілометраў.

НОВЫ АТРАД ІНЖЫНЕРАЎ-БУДАЎНІКОЎ

У дзяржаўным політэхнічным інстытуце вялікае ажыццэнне. Моладзь інжэ і яшча раз правярае свае работы, наносіць апошнія штрихі на чаржыя. Будучыя інжынеры-будавальнікі рыхтуюць вышэйшую работу.

скаладана і цікава. Шырыня маста—21 метр, даўжыня — 240 метраў. Цікавым дыпломным праектам будучы абараніць таксама студэнт-вышэйшнік т. П. Шапіра, Ф. Шарубін, Н. Савокіч, Б. Славободзі і ішыя.

Залежы керамічнай гліны

Геалагічнае ўпраўленне БССР атрымала з Харкава ўзоры каналізацыйных труб і электрычных ізалятараў, зробленых з гліны, здытай у БССР.

возілася ў горадзе Харкаве ў лабараторных, публікацыйскіх і заводскіх умовах, кансультаваў доктар тэхнічных навук прафесар Браманка. У выхатах ён запісаў, што сіняя, чорная і светлава-жэлітая гліны гаспадарскага месапазяджэння апапсыца па туганапаўці і пластычных глін.

Верхні і ніжні пласты глін могуць быць скарыстаны для вытворчасці чараніч і туганапаўці цагляў, а сярэдні пласт для выпрацоўкі каналізацыйных труб і электрычных ізалятараў.

Цілер стаіць пытанне аб шырокім вытворчым выкарыстанні знойдзенай гліны, аб палбоўе вялікага керамічнага камбіната.

Да гэтага часу каналізацыйныя трубы і электрычныя ізалятары завозілі ў БССР з Харкава, Масквы, Ленінградскай абласці.

На мадэльныя тэмы

ЛАЗНЯ № 5 ПАСЛЯ „РАМОНТУ“

Лазня № 5, па Чэрвеньскаму тракту (г. Мінск) рамантавалася паўтара года. Нарэшце, пачала працаваць. Кожныя тры дні, што зроблена за гэты люты час.

10 гадзін вечара. У вестыбюлі ўстаўляю пафарбаваных мей стаіць прыраўнава крэслы. Народ гоўбіцца вакол круглага стала, за якім сяжыць грамадзянін і піша скарт.

— Запішыце, — гаворыць яму Нікалай Калода, — што я прышоў мыцца па двама дзямі. Распаўнуе, дзець наўраў адзін тазік летній вады, якой не змог памыцца.

— Усе 40 чалавек атрымалі гоўці па аднаму таэу вады, — заялае Браніслаў Рэут.

— Была ў тым, што ў моцным ахладзены пазносны холад, — ладае грэці па бедальніку.

У ласці на сядзень загалчык ласці — 3. Ліўшы і лабраўшы тлумачыць.

— Тры месяцы бесперапынна топіла лазню, і нік не можа разарэць. Ка сабраць больш людзей, талы-б яна абгарэла.

Дырэктар лазне-прадынага трэста гав Калітоў па спачатку не паверыў урам гэтаму. Ён спачатку па акт, складзены прыёмнай камісіяй, які светчыць а тым, што рамонт зроблен выкажэжася лазня прынята ў эксплуатацыю.

Мя паехалі па месца, каб канчаткова ўстаўліцца, хто-ж раў — наведальнік п камісія.

У ласці настрой дырэктара апраўдзя іяіўся. У ласці развіццямі стоць па крэслах пачаў, дзець прыякае даў. У моцным ахладзены дуп пельга закуціць, паче вада. А ў парыха на вады і палбоўе намер дэ.

У парыха мушчынскага ахладзены яра пазыена праз аттуліну выпіла якраз прот лэўтар. Самога выпіла ямаз Усе трыбы ў качарады паўку. Пр стоці рамаўшчыца пеныя пламы.

Качар Аляксандр Пятухоўскі скар дэцца, што як пачнуць мыцца, ва дэцца па гадаву, на торф, яго не мацый па пазавань у гоўку. Капэць устаўліць тах, што пельга нагнаць пары і скарці вады.

Таркі малювак уаўляе сабой ласця, яка рамантавалася паўтара года. Ён ачыч выхатаў на апапсыце і аветневанне, па яе рамонт атрачана каля 150 тыс. рублёў. Рамантавалася лазня лоту, зарэча па многа грошай, але мыцца ў ёй нечэ па ў моцным ахладзены халадоа, а мушчынокай парыха можна апарыцца у жаночай — зармеруць.

І. МІХАЙЛАУ.

Дапамога многадзетным маіерам

БЕЛАСТОК. (Нар. „Звязды“). За мінулы год у абласці 1.851 малі атрымалі дапамогу па многадзетнасці. Аяне Акуці і Антаніе Вацько — сялянскі вёск Гранічы, Грошскага раёна, — вельма наўчы камітэт абласнога Савета дэцута таў працоўных выхата ў 4 тыс. рублёў.

Устаг многадзетным маіерам выхата з 1940 год 4.240 тыс. рублёў.

Наведаньні

25 студзеня, у 8 гадзін вечара, у паміжнані клубе імені Сталіна абудзены сход партыйна-гаспадарчага актыва: ста хатаўшя Варашылаўскага раёна горад Мінска.

Парадак дня: 1. Вынікі работы прамысловасці раён у 1940 і задачы на 1941 год. 2. Уручэнне пераходных сцягаў. 3. Маністр. Білеты — ў РК КП(б)Б.

У лекторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 26 студзеня, у 8 гадзін вечара (313 аўдыторыя, білагічны корпус) абудзена лекцыя гав. Грыгор'ев аб міжнародным стапавішчы. Уваход свабодны.

Адказы рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

64.286 наведальнікаў

ВІПБЭС. (Па тэлефону). У 1940 годзе Віпбэска абласны гістарычны музей і яго філіялы — агітпалітычны музей наведана 64.286 чалавек. Тут пабыла 369 экскурсій з прадырмстваў, устаноў, школ і ВНУ горада і абласці.

Навуковымі работнікамі музея было працывана на працягу года 1.115 лекцыяў на розныя гістарычныя тэмы. Залы музея пачыналі многімі новымі камп'ютнымі экспанатамі. Дэманструюцца крашчаны аформлены электрыфікаваныя выстаўкі: „Вынікі сталінскіх п'яцігодкаў“, „Тры талкы Антанты“ і ішы.

Абсталяван кінокрай, на якім у часе лекцыяў дэманструюцца дыяпазныя фільмы.

ЗВОДКА

ХОДУ РАМОНТУ ТРАКТАРАЎ У МТС І СОУГАСАХ ПА АБЛАСЦЯХ РЭСПУБЛІКІ НА 20 СТУДЗЕНЯ 1941 г. (у процантах да гадавога плана)

Table with 2 columns: Область (Regions) and АДАМАНТАВАНА (Personnel). Rows include Віцебская, Гомельская, Магілёўская, Мінская, Палеская, Рэспубліканская, Барысаўская, Беластанская, Брэсцкая, Гайельская, Пінская.

Правадзачы-назначаныя аддзел Нармазма і сэнтар ўчоту і статыстыкі Наркомсугасаў БССР.

Пасяджэнне японскага кабінета

ТОКІО, 22 студзеня. (ТАСС). Агенства Домей Цусі паведамае, што сёння раніцой і днём адбыліся два пасяджэння японскага кабінета міністраў. На пасяджэннях абмяркоўваліся меркаванні, выхатачы з прынятай п'яцінай палатой парламента рэзалюцыі, у якой патрабуецца залейша ўзмацненне сваяннай арганізацыі.

час ён прышчупіў да разгляду пытання аб працягу п'яцігодняга 4-гадовага тэрміну наўчымстваў членаў парламента, які капаецца ў савяцкіх (да моманту заключэння сесіі парламента). Такім чынам, будзе выключана магчымаць перавыбары, якія пачыны былі аб'яўлена вясной. Урад, па наўчых вестках, таксама мае намер паскорыць пасяджэнні сесіі парламента шляхам скарачэння ліку законапраектаў, якія навіны былі бсць выпесены на разгляд бігучай сесіі.

Урад Ш.А. адмяніў „маральнае эмбарга“ ў адносінах БССР

ВАШЫНГТОН, 22 студзеня. (ТАСС). Дзяржаўны дэпартамент Ш.А. аб'явіў аб адмене „маральнага эмбарга“ ў адносінах Савецкага Саюза.

гумтарк, меўшы месца надаўна, я рад паведамаць Вас, што Урад Злучаных Штатаў рашыў, што палітыка, аказаная ў заяве, перададан прэзідэнтам прадстаўнічым зруку 2 снежня 1939 года, якую звычайна называюць „маральным эмбарга“, былы не будзе прымяняцца да Савецкага Саюза. Аб гэтым рашэнні будучы паведамаць заканаўчыя амерыканскія прамыслоўцы і экспартёры.

Table with 2 columns: Дзяржаўны ордэн Леніна, Першы беларускі дзяржаўны ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга, Дзяржаўны яўрэйскі тэатр БССР.

Advertisement for 'МЗБАІ' (M.Z.B.A.I.) featuring furniture like beds, wardrobes, and dressers. Includes contact information and a list of products.

Advertisement for 'Дзеда' (Deda) featuring a list of products and prices, including various types of shoes and clothing.

Advertisement for 'Да ведама да ведама' (Da vedama da vedama) featuring a list of products and prices, including various types of shoes and clothing.

Advertisement for 'Да ведама да ведама' (Da vedama da vedama) featuring a list of products and prices, including various types of shoes and clothing.

Advertisement for 'РАДЫ ПРАГРАМЫ' (Rady Programy) featuring a list of products and prices, including various types of shoes and clothing.